



## ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР ПАЧАЛАСЯ

## БЕЛАРУСКІ НАРОД З НАХНЕННЕМ РЫХТУЕЦЦА ДА ВЫБАРАЎ У ВЯРХОУНЫ СОВЕТ СССР

## МІТЫНГ У КАЛГАСЕ

**БАРЫСАў.** Атрымалы газеты з пасланай урада аб выбарах у Вярхоуны Совет СССР, 130 калгасніку і кількасцю сельгасарцелі «Маяк соцыялізма» сабраліся на мітынг.

Уважнае слухаюць сабраўшыяся кожнае слова гісторычных пастаонаў.

— Мы ўшчэдзе не відстакова — вычучылі выбарчы закон, — сказаў у сваім выступленіі калгаснік Роберт Луканін. — Гэты стаўпскі закон траба нам абавязкована ведаць так, як і Сталінскую Конституцію, Законам нашай дзяржавы забегачвалася калгасаму слянству заможнасць культурнае жыццё. Вілікай вільнай нашаму правазалому, тварышу Сталіну зі Кінгістуцію, за бальгаўскім клонам і даламу калгасаму слянству Беларусь.

Калгаснік Стасевіч ад шыцьера сірока далянкі пасля партыі, урад і вілікага Сталіна за чысленнае заможнасць жыццё.

— Якже мне не раздзяліць, — задумліе тав. Стасевіч, — калі я садзесці атрымліваю на працах адной чашаніцы столькі колыў пісці будуты азноўбікам, че атрымліваю зернавых культур ад усяго браздаю.

Калгаснік Шымаеўскі указае, што праўленне калгаса ўяўчыла слаба займацца пульмасавай работай сирод калгасніка.

— Зусім ненармальная, — кама ён, — што калгас пават свайго лухозава аркестра на мэе.

З пікавай прамовай выступіў калгаснік Штагер.

— 11 год я быў батраком, піколові свайго кутка не меў. Совенка ўлада, даля міе ёсё. Я — самы багаты членаў зівеце: мае — калгасны булыкі, мой

— калгасны лес, мае — 150 калгасных.

## СХОД ВЫБАРШЧЫКАУ

У клубе чыгуначнікаў імя Леніна не адні раз абліўсяся рознага роду скло, але таго схода, які абліўся ўчора вечарам, яшчэ не было піколові. Сюю сабраўшыяся на працах адной чашаніцы больш 400 выбаршчыкаў участка № 63. Ночнік з рабочымі і службочымі, працуемымі на працымастях і ва ўстановах, сілезіі хатніх гаспаданін, работнікамі, непрацоўнымі старыкамі, тварышчамі. Усе яны сабраліся ў клуб (пяці выбаршчыкаў участка) на свой першы сход. Прызначаны амбэрнаваны пастаўнік НВК СССР аб назначенні для выбараў у Вярхоуны Совет СССР.

Далей з пастаўніком НВК і зілачах выбачычага участка ў падрхтоўкі да выбараў зблізілісь падзелы газеты «Звязд» тав. Юкоў. Выбаршчыкі таксама заслухалі інфармацию аб прарабленай арганізаційнай работе па чылі-тку ў падрхтоўкі да выбараў. Складзены ўжо пілігримскімі на пасяджэнні сходу выбаршчыкаў пасяджэнні ў падрхтоўкі да выбараў. Выбараўшчыкі ўспышлі, што якіх арганізацій па разнавіднасціх выбараў на Вярхоуны Совет СССР. Да кожнага гуртка прымаліваныя на імя кіраўнікі агітаторы. Гурткі булычы працаваць непасрэдна ў дамах выбаршчыкаў.

У пасяджэнні сходу прыняў разлічленіе.

Сход выбаршчыкаў пастаўнікі разгараўшыся сопылкічысці спаборніцтва на лепшую падрхтоўку да выбараў паміж жактамі №№ 30 і 27, уважохмы ў выбаршчыкаў участка — паміж жактамі і чакамі — сопылкічысці снаборніцтва на падрхтоўку да выбараў.

У капіцы пасяджэння сходу прыняў разлічленіе.

Сход выбаршчыкаў пастаўнікі разгараўшыся сопылкічысці спаборніцтва на лепшую падрхтоўку да выбараў паміж жактамі №№ 30 і 27, уважохмы ў выбаршчыкаў участка — паміж жактамі і чакамі — сопылкічысці снаборніцтва на падрхтоўку да выбараў.

Падзелы з пастаўніком НВК і зілачах выбачычага участка ў падрхтоўкі да выбараў зблізілісь падзелы газеты «Пілігрим» тав. Стасевічамі на Вярхоуны Совет СССР. Да кожнага гуртку прымаліваныя на імя кіраўнікі агітаторы. Гурткі булычы працаваць непасрэдна ў дамах выбаршчыкаў.

Будзем пільнымі

Пілігрима ўсе рабочыя закрайнага пахаўкі фабрыкі імя Кагановича (Мінск) сабраліся за шматлюны мітынг. З вілікай увагай яны высушаўшы токсі пастаўніка ўрада аб выбараў у Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР. На пасяджэнні сходу пасяджэнні на падрхтоўку да выбараў т. Даіснер, — гаворыць т. Даіснер, — што якіх арганізацій па разнавіднасціх выбараў на Вярхоуны Совет СССР. Да кожнага гуртку прымаліваныя на імя кіраўнікі агітаторы. Гурткі булычы працаваць непасрэдна ў дамах выбаршчыкаў.

— Мы павінны пашырніць рэволюційную пільніцу, — гаворыць у сваім працаве зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даіснер.

— Мы пастаўнікі перад сабой ўзялі, што не толькі добра вывучыць новыя выбарчы закон, — гаворыць т. Даіснер, — але і растлумачыць яго сваімі старынамі на работе. Гэтым мы, што асталіся за выбараў, якія абліўсяся ў Вярхоуны Совет СССР.

Гарачую прамому выказала зілачайнастю стахановіцтва т. Даі

# АПАВЯДАННІ РАБОТНІЦ ВІЦЕБСКАЙ ІЛЬНАПРАДЗІЛЬНАЙ ФАБРЫКІ імя КАГАНОВІЧА АБ СТАРЫМ і НОВЫМ ЖЫЦЦІ

## НАРОДЖВАЛІ ля станкоў

На ільнапрадзільной фабрицы імя Кагановіча (была «Дзвіна») я працую бесперыпкі 31 год. З іх 11 год гарбіла сюму па бытога гаспадара фабрыкі — руска-белгійскага акцыянернага таварыства.

Усе годы я працаравала ў ватарных паку. Але ў стары час пакам яго нікіль не было — называлася простая памыная яма была, пязносна вільшчыць бруд, вентильны не было і ў паміне.

Працаравала заводзіца з 3 гадоў 30 мінут раніцай да 2 гадзін дні, без забедзенага перапынку, за што атрымлівалася 30 да 45 кап. за дзень. Але і з гэтых горкіх капек значная частка ішла на штрафы. Штрафавалі за ёсць: не так аказацца майстры — штраф, памалася машина па віні адміністрацыі — штраф. У ногуле па палукі аставаліся адны грэшы, і жыць заводзілася літаральна уціркала. Слав горке жыць работнікам выкладалі ў песьнях «Страціце» і «Лучинушка».

Мы, жанчыны-работніцы, были асабілівія бясправнымі. Ніхто аб нас не клапаціўся, ніхто аб нас не думал. Аб воспуску па пняжарасні начага было і марыні. Даходзіла да таго, што работніцы нарохвалілі тутка ля станкоў. Так было з работніцай Коласавай і многім іншымі.

А колькі азекаў мы цярпілі ад «гана» (так мы працаравалі нагайдычнай участкай). Гэтамі авдзігі скучылі дзяды, былі, калі дагадзіць скучы панам. Былі, памятаю, у нас такія «ганаілы» па працаўшчыце Каліст і Філотаў, якія беспірчына спадосвалі блізкім работнікам, асабіліві вучані. Па майбутніх пракладах «ганаілы».

Мы, работніцы, мелі сутыкні з тэх-



нічным дырэкторам Пруніе — тэксама кампандынам акцыянернага руска-белгійскага таварыства. Гэта быў алы і певазісны чалавек. Не магі мы мірныца з таким жыццем. У 1909 годзе на фабрыцы ўспыхнула забастоўка. Сілод іншыя патрабавалі (павышэнне зарплаты, скаванне штрафаў, скрачэнне рабочага дні) мы патрабавалі тэксама звыльнення з фабрыкі Пруніе.

Алінаго разу, калі Пруніе праходзіў па ватарнаму паку, работніца Рыбакова Наталья і рабочы Іваноў наскінілі яму на галеву мінок. Група работніц пасадзіла яго на тачку і пасіці сімёх усіх рабочых даху выгнала яго за вароты фабрыкі.

Тут-жэ началася над нам расправа. Сілодам і рэволюція стварыла дырэктор Пфельт даў сігнал да рабочым, што ахуваў фабрыку. Апошнія началі разганяць рабочых. Былі без разбору — старых і хлопчыкаў, мужчын і жанчын. Пасля началіся арыты. Былі арытываны Рыбакова, Наталья (памерла), Рагакінская Марыя (пране і зараз на фабрыцы) і іншыя. 6 іншыя пасля гэтага мы не выходзілі на работу, патрабуючы іх взымання і заладзенія, нашымі патрабаваніямі.

Мы, жанчыны-работніцы, были асабілівія бясправнымі. Ніхто аб нас не клапаціўся, ніхто не думал. Аб воспуску па пняжарасні начага было і марыні. Даходзіла да таго, што работніцы нарохвалілі тутка ля станкоў. Так было з работніцай Коласавай і многім іншымі.

Але із азекаў мы цярпілі ад «гана» (так мы працаравалі нагайдычнай участкай). Гэтамі авдзігі скучылі скучы панам. Былі, памятаю, у нас такія «ганаілы» па працаўшчыце Каліст і Філотаў, якія беспірчына спадосвалі блізкім работнікам, асабіліві вучані. Па майбутніх пракладах «ганаілы».

Дзенін выбараў у Вірхўні Совет будзе найбліжэйшымі святамі для нас — гаспадароў жыцця.

МІХАЙЛАВА Матрона Якаўлеўна.

## БІЗУНЫ ХАДЗІЛІ ГА НАШЫХ СПІНАХ

Вечную памінку пакінула мне старое, царскае мінулае — рубец на левай нозе.

Справа была ў 1905 годзе. На фабрыцы ўспыхнула забастоўка. Ніхому было жыццё. Тры дні ўса фабрыка не выходзіла на работу, патрабуючы скрачэння рабочача да мяна, павышэння заработка.

Міхайлова Матрона Якаўлеўна.

і тоўстыя брускія мапахі працьцяту ў нас спесімайную працавальцу ад тым, што нам — рабочым — вельга бастаўца, траба, моў, жыць у міры з гаспадарамі.

На фабрыцы «Дзвіна» я працаравала 37 гадоў, іх сімінчына ў верхні горкія пічастыя. Чалавекам я стала толькі пасля Каstryчніцкай революцыі. За гэтых гадоў я павучылася ў пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Старыя сыны, Шыманеў, вучыліся ў лініяграфічнай Промысловай акадэміі, малозны, Аляксандр, працуе тутка на фабрыцы імя Кагановіча слесарам, лячка, Марыя, у фабычным управлінні.

Сама я атрымліваў у пісменасці 149 рублёў, але працараваў пры фабрыцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Збор рабочых альбінаў звычайна калі фабрічныя варот і Залатой Горкі. У азін з гэтых бастаўчыні дзенін, калі рабочыя таўпіліся каля фабрічных варот, раптам наскочылі стражнікі і, па загаду прыстава Малеева, началі нас разганяць.

Бізуні так і хадзілі па нашых спінах. Асабіліві міна быў — зібіткі работніц Міла, рабочыя Пітровскі Міхаіл і я. Мне бязумі папаў у левую ногу, вышыні калена.

Так дырэктор Пфельт азекаў нам на паконкі законім патрабавані.

Капітальні і пішчані быў алик шаша. Да іх жыць хадзілася духавенства. Тут-жэ, бізуні азекаў фабрікі, быў мужчынскі манастыр і па яго часінкальца манамагота запарчаліся наш дырэктор. Фабрікы звораўся на манастыр. Манахі. Яны выконвалі ролю шпікаў і правадавінкі па ахове ўласнасці капитальні.

У 1909 годзе пасля забастоўкі, калі мы выкінули на тачны тэхнічнага дырэктора Пруніе, нас, рабочых, загналі ў манастыр,

САМАЯ Я ВЫДАЮЩАЯСЯ СІМІ — я пакінула фабріку даху, але ў іншага рабочыя варот і на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы доме. Весь ужо ў гадоў азўлюючыя членам горсавета. Гэтага пісменьку ў мене ўсе было — пісменасці, вырасла відатную пісменьку. Але гэтага взымання значыць штраф. Былі 30

калексы николі не атрымлівалі.

Працараваў пры фабріцы: я не могу з ёю расстасцца. Жыць ў добрых кватэрах, на новападбудаваным трохпавярховы дом

